

Чырвоная Зьмена

№ 28 (996) ПАНЯДЗЕЛАН, 3-га лютага 1930 г.

**ШТОДЗЕННАЯ ГАЗЭТА РА-
БОЧА-СЯЛЯНСКАЯ МОЛАДЗІ**
Орган ЦК і Менскага АК ЛКСМБ
УМОВЫ ПАПДПІСКІ:

1 месяц	30 кап.
3 месяца	90
6 месяцаў	1 р. 80
1 год	3 р. 30

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
Менск, вул. Карла Маркса, 38
Тэлефоны: рэдактара—7-25,
секратарыят—12-19.
АДРАС КАНТОРЫ:
Комсамольская 25, тэлеф. № 903.
ГОД ВЫДААННЯ ІХ.

На акруговай канферэнцыі колгаснікаў Меншчыны

На ранішнім пасяджэнні канферэнцыі заслухала даклад тав. Славінскага аб вадках калектывізацыі сельскай гаспадаркі, пасля чаго разгарнуліся спрэчкі, у якіх прынялі ўдзел больш 20 дэлегатаў.

На ввчэрнім пасяджэнні канферэнцыі заслухала заключнае слова

тав. Славінскага і даклад тав. Каранеўскага аб пасяўной кампаніі ў колгасах.

На ввчэрнім пасяджэнні з прамовай выступіў старшыня ЦВБ БССР т. Чарвякоў.

Падрабязова аб канферэнцыі ў заўтрашнім нумары.

Неадкладна мобілізаваць масы на баявую работу

Пастанова бюро ЦК ЛКСМБ аб удзеле комсамолу ў вясновай сельска-гаспадарчай кампаніі

Адначасна слабы яшчэ ўдзел комсамолу ў разгортванні вясенняй пасеўнай кампаніі. Практычныя справы далёка адстаюць ад вынасімых рашэнняў. Тэмп выканання прынятых рашэнняў вельмі марудны. Масы моладзі і комсамольцаў яшчэ не мобілізаваны навакол задач правядзення с.-г. гасп кампаніі—далей габінетных распрацовак справа ў грунтоўным не пасунулася.

Кіраўніцтва шмат якіх акругоў адстала ад палітычнага жыцця, у выніку—такая задача, як ліквідацыя кулацтва, як класы, прайшла міма акругоў. Акругомы ў сваёй большасці (Бабруйск, Полацк, Магілёў, Ворша) не арыентуюць арганізацыю і не мобілізуюць увагі мас бедняцка-батрацкай моладзі і комсамольцаў у гэтым напрамку. Бюро ЦК лічыць, што адсутнасць арыентацыі арганізацыі на барацьбу з кулацтвам, і не заастрэньне пытання аб арганізацыі беднаты, без чаго немагчыма праводзіць калектывізацыю і палітыку ліквідацыі кулацтва, нельга інакш расцэньваць, як правы ўхіл на практыцы.

Шэраг акругоў (Аршанскі, Бабруйскі), акрамя вышэйазначанай памылкі, нарабіў яшчэ шмат іншых памылак таго-ж праваўхіліскага парадку. Бабруйск не арыентуе арганізацыю на неабходнасць ачысціць колгасаў ад кулака, на барацьбу з правым ухілам, на барацьбу з кулацкай агітацыяй за звышчэньне жыцця. Аршанскі АК ў сваёй пастанове так арыентуе: "Асноўнай задачай комсамолу ў час вясенняй пасеўкампаніі, на падставе вопыту мінулых гадоў, павінна быць ачыстка насення поўнасьцю на 100 проц.". Гаворыць толькі аб уступленьні ўсіх комсамольцаў у колгасы ў раёнах сусьветнай калектывізацыі. У астатніх-жа раёнах арыентуе і на. Аб барацьбе з кулаком дае такую ўстаноўку: "Бязьлітасна змагацца з кулацтвам, якое будзе імкнуцца сарваць калектывізацыю"—гэта замест лезунга: ліквідацыя кулацтва, як класы—разьдзяленьне кулакоў на ворагаў і шрыхільнікаў і г. д.

Адначасна зусім дрэнны ўдзел комсамолу ў абагуленьні насенных фондаў, прапанаваць АБ прыняць рашучыя захады да шырокага разгортвання масавай работы комсамолу па стварэнню насенных фондаў, рашуча выкрываючы маняўры кулакоў і падкулачнікаў, якія разбазарваюць і агітуюць за разбазарваньне насенных фондаў.

Комсамол вельмі слаба вядзе яшчэ барацьбу з разбазарваньнем маемасці, асабліва жылля. Выходзячы з гэтага, бюро ЦК прапануе:

Усім арганізацыям тэрмінова выправіць зробленыя памылкі шляхам іх асьвятленьня перад комсамольскай масай і хуткай арыентуе арганізацыі на барацьбу з ліквідацыю кулацтва, як класы, дабіўшыся рашучага і хуткага пералому на справе. Аказваць усямсерную дапамогу партыі ў рабоце з беднатою, біручы на слабе ініцыятыву па скліканьні сходоў беднаты, арганізацыю груп беднаты (узгадняючы, вядома, св. работу з партарганізацыяй). Неаб-

ходна арганізаваць праверку размеркавання ссуд, дабіваючыся, каб у першую чаргу здавальнялася беднота, арганізаваць матар'яльную дапамогу беднаце. Тэрмінова прыступіць да выканання прынятых рашэнняў аб скліканні бядняцкіх і батрацкіх сходоў і канферэнцыі, на якіх ва ўсю шырыню паставіць пытаньне аб вясенняй с.-г. кампаніі, і задачах, пастаўленых партыяй у справе ліквідацыі кулацтва. Пасіліць барацьбу з недаацэнкай работы з беднатою, растлумачваючы, што недаацэнка работы з беднатою нічога агульнага ня мае з лініяй партыі, зьяўляецца правым ухілам на практыцы, зрываючым работу па калектывізацыі вёскі і ліквідацыі кулацтва.

Дабіцца тэрмінова пералому ў практычным удзеле комсамолу ў правядзеньні вясенняй с.-г. кампаніі, асабліва рашуча паставіць пытаньне аб выпушчальнасці лезунга: "100 проц. комсамольцаў у колгасы". Арганізаваць шырокую праверку выпушчальнасці прынятых пастановаў.

Адначасна далёка яшчэ не выстарчальнае асьвятленьне "Чырвонай Зьмены" вясенняй с.-г. кампаніі, асабліва пытаньняў канкрэтнага удзелу комсамольскай арганізацыі ў калектывізацыі вёскі, арганізацыі беднаты і ліквідацыі кулацтва,—прапанаваць рэдакцыі шляхам пашылкі сваіх работнікаў на месцы, арганізацыі юнкураў і г. д. пасіліць асьвятленьне ходу с.-г. кампаніі.

Адначасна злучыцца маруднае

разгортваньне работы гарадзкіх арганізацыяў па аказаньню дапамогі вёскам, прапанаваць тэрмінова прыступіць да выканання прынятых рашэнняў апошнім пленумам ЦК ЛКСМБ.

Прапанаваць АБ дабіцца, каб: а) кожная вытворчая ячэйка ў працягу лютага м-ца выслала-б брыгаду моладзі для пачынікі інвентару ў колгасах; б) кожная гарадзкая ячэйка была-б прымацавана да колгасу для арганізацыі ў ім масавай палітыка-выхаваўчай работы, і прыступіла да работы не пазьней 10-ІІ; в) на працягу лютага м-ца былі-б праведзены налёты груп "ЛК" на ўсе ўстановы і арганізацыі, так ці інакш зьвязаныя з вёскай (прафсаюз, органы НКЗему, культурныя ўстановы і г. д.). Асабліваю увагу вытворчыя ячэйкі павінны звярнуць на аказаньне дапамогі вясковай ячэйцы ў рабоце з беднатою і батрацтвам у рабоце па ліквідацыі кулацтва, як класы і, наогул, у правядзеньні класавай лініі ва ўсіх мэрэпрыемствах, зьвязаных з пасеўкампаніяй.

Даручыць упаўнаважаным ЦК па акругах усіліць праверку выканання дырэктыў ЦК аб вясенняй с.-г. кампаніі, звярнуўшы асаблівую увагу на звышчэньне паказаных недаробаў і памылак.

Прасіць ЦК КП(б)Б ўказаць Акруговым камітэтам КП(б)Б на недапушчальнасць такога становішча, калі парткіраўніцтва праходзіць міма такіх буйных памылак, зробленых камсамолам і прыняці захады для пацярпення парт. кіраўніцтва.

Выкананне плян з перавышэньнем

Адоўва ЦК УсеКП(б) аб невыкананні прамысловага пляну 1-га кварталу павінна прыцягнуць да сябе увагу кожнага маладога работца і комсамольца. Сёньня-ж патрэбна пачаць ператвараче ў жыццё задачы, якія высуныты ЦК УсеКП(б) перад партыйнымі, гаспадарчымі, профсаюзымі і комсамольскімі арганізацыямі.

У першым годзе пяцігодкі мы ня толькі выканалі плян, але і ЗНАЧНА ЯГО ПЕРАВЫШІЛІ. Валавая прадукцыя буйнай прамысловасці ўзраста на 23,7 проц. замест вызначаных пяцігодкай 21,4 проц. Прадукцыя прамысловасці, якая выпрацоўвае сродкі вытворчасці, вырасла на 29,8 проц. замест 25,6 проц. вызначаных пяцігодкай.

Гэтых рашучых поспехаў першага году пяцігодкі мы дабіліся ў выніку мобілізацыі творчай актыўнасці працоўных, на падставе генеральнай лініі партыі, мэтамі сацыялістычнага спароніцтва і разгортнай самакрытыкі. Ідэя Леніна аб сацыялістычным спароніцтве зрабілася лезунгам практычнага дзеяння. Вырасла армія ўдарнікаў,—людей высокіх тэмпаў. Ударніцтва зрабілася сьцягам нашых дзён.

Гэты гаспадарчы год сваімі вынікамі дашчэнту разьбіў усё тэорыі прыхаваных правільнасці лініі партыі на шпэркі тэм сацыялістычнага будаўніцтва, паказаў, што пяцігодку можна і патрэбна выканаць у чатыры гады.

Аднак, работа прамысловасці ў другім годзе пяцігодкі, выкананьне прамысловага пляну на 29-30 г. СЫГНАЛІЗУЕ НЕБЯСЬПЕКУ. ЦК УсеКП(б) ў сваёй адозве констатуе, што выкананьне прамысловага ў першым квартале паказвае недаўшчальнае, а ў пачатковых выпадках ЗЛАЧЫННАЕ НЕДАВЫКАНАНЬНЕ ВЫЗНАЧАНАГА на гэты год пляну. Даволі прывесці некалькі лічбаў для ілюстрацыі гэтага зьявішча.

Вугальная прамысловасць сваё заданьне выканала толькі 94 проц. плян забясьпечаньня краіны горнай металургіяй выканан толькі на 90 проц., недавыкананнае плян за першы квартал і хэмічная прамысловасьць. Асабліва дрэнна абстаіць справа са зьніжэньнем сабекошту прадукцыі. Замест 11 проц. зьніжэньня сабекошту, заарэктаваных плянам, прамысловасьць дасягнула за першы квартал зьніжэньня прыблізна на 4 проц.

Якія прычыны недавыкананьня пляну? ЦК партыі ў сваёй пастанове паказвае, што асноўнай і рашучай прычынай недавыкананьня пля-

ну зьяўляецца недастатковая мобілізацыя актыўна гаспадарчых, профэсійных, комсамольскіх і партыйных сіл, а таксама і ўсяго беспартыйнага актыву рабочае класы, навокал канкрэтных заданьняў па росту прадукцыі, зьніжэньню сабекошту і палепшанню якасьці прадукцыі.

Спробы некаторых гаспадарнікаў, профэсійных і комсамольскіх працаўнікоў тлумачыць і апраўдваць невыкананьне пляну спасылкамі на аб'ектыўныя ўмовы, нельга прымаць у сур'ез. Яны толькі адлюстроўваюць іх няўменьне перабудоваць сваю сістэму работы ў адпаведнасьці з патрабаваньнямі сацыялістычнага будаўніцтва. Выкарыстаньне створаную актывнасць працоўных мас і па сапраўднаму кіраваць сацыялістычным спароніцтвам.

ЦК УсеКП(б) ў сваёй адозве асуджае спробы некаторых кіраўнікоў прыкрыць сваю бяздзейнасць і няўменьне працаваць спасылкамі на аб'ектыўныя ўмовы. ПЕРАД САЮЗАМ СТАЇЦЬ ЗАДАЧА ПАСІЛЕННЯ СВАЁЙ РАБОТЫ ў ПРАМЫСЛОВАСЦІ. Ня трэба забываць, што недавыкананьне пляну сыгналізуе ў прыватнасці і аб тым, што комсамольскія арганізацыі ня выканалі пастановаў сьнежаньскага пленуму ЦК УсеЛКСМ аб павароце саюзу ўсёй яго масай у бок удзелу ў сацыялістычным будаўніцтве.

Задача выкананьня праграмы работы прамысловасці, зьніжэньне сабекошту і павышэньне якасьці прадукцыі, павінны стаць у цэнтры ўвагі і работы кожнай вытворчай ячэйкі. УСЕ КОМСАМОЛЬЦЫ ПАВІННЫ БЫЦЬ АХОПЛЕННЫ САЦЫЯЛІСТЫЧНЫМ СПАРОНІЦТВАМ! КОЖНЫ КОМСАМОЛЕЦ ПАВІНЕН СТАЦЬ УДАРНИКАМ НА СВАІМ ПРАДПРЫЕМСТВЕ!

Абвешчаны УсеЦСПС і ЦК УсеЛКСМ ланіскі заклік ва ўдарныя брыгады павінен зьявіцца адказам працоўных нашай краіны на зрыў вытворчых плянаў і паказачеляў. Патрэбна шырока азнаёміць комсамольцаў і рабочую моладзь з становішчам прамысловасці, з адозвай ЦК УсеКП(б) і мобілізаваць усе сілы для баявога правядзеньня ланіскага закліку ўдарнікаў.

Энэргія і баявая ўпартасьць ланіскага комсамолу павінна быць накіравана для вырашэньня задач, пастаўленых партыяй і краінай перад прамысловасцю. Другі год пяцігодкі, як і першы, павінен быць выканан з перавышэньнем.

Навіны капіталістычнай радзё-тэхнікі

Перад тварам растучай сацыялістычнай гаспадаркі СССР капіталістычны сьвет гатоў забыць на час разьдзіраючы яго ўнутраны супярэчнасьці, прадпачытаючы згуртавацца аб'яднанымі сіламі супроць пролетарскай дзяржавы. Выступленьні Мілюкова і Керенскага ў Парыжы зьяўляюцца толькі адгалоскамі гэтых настрояў іх капіталістычных гаспадароў.

(3 газэт).



Прыём СССР за мяжой

Весткі з Бэрліну

Паліцыя ў баявой гатоўнасці

Зброя і бранявікі для падаўленьня рэволюцыйных выступленьняў пролетарыату

БЭРЛІН, 1. Бэрлінская паліцыя сёньня з раніцы прыведзена ў баявую гатоўнасць, каб мець магчымасьць безадкладна падавіць дэманстрацыі ў выпадку іх узьнікненьня. Паліцэйскія патрулі на аўтамабілях, патрулі самакатчыкаў, конныя патрулі вагляюць за ўсімі раёнамі, дзе магчыма згуртаваньне дэманстрантаў. У распараджэньні бэрлінскай паліцыі знаходзіцца 18 бранявікоў. Паліцыя забясьпечана вялікай колькасцю зброі, пры чым у паліцэйскіх казармах нават прыгатаваны калючы дрот.

„Да асобага распараджэньня“...

БЭРЛІН, 1. Гамбургскі сенат забараніў выхад 1-га лютага і „да асобага распараджэньня“ ўсіх комуністычных газэт.

Першыя вынікі крывавай бойні ў Гамбурзе

БЭРЛІН, 1. „Ротэ Фанэ“ паведамляе першыя весткі аб ахвярах учарашніх вулічных баёў у Гамбурзе. 26-ці гадовы рабочы знаходзіцца пры сьмерці ад агнястрэльнай раны ў галаву. Некалькім рабочым паліцэйскія палачнымі ўдарамі напярэвалі чарпаныя каробкі. На станцыю хуткай дапамогі дастаўлена 10 цяжка параненых рабочых і дружыннікаў рабочых сацітарных дружын.

Бомбандыроўка Югаслаўскага пасольства камнямі

Заклік да разрыву адносін з Масквой

ВЕНА, 1. Перад Юга-Слаўскім пасольствам адбылася камуністычная дэманстрацыя. Дэманстранты бамбандыравалі памяшканьне камнямі і выбілі вокны ў пасольстве. Падасьпеўшая паліцыя разганяла дэманстрантаў. Утвораны шматлікія арышты.

ГАНЕБНЫЯ ВЫПАДЫ ГРЭЧАСКАГА ДРУКУ

АФІНЫ, 1. У сувязі з рэволюцыйнай дэманстрацыяй перад памяшканьнем Юга-Слаўскага пасольства грэчаскі друк перапоўнен ганебнымі выпадкамі супроць СССР і заклікае пайсьці на прыкладу Мэксікі: парваць адносіны з Масквой.

У Крыму пачалася сьўба

СЕВАСТОПАЛЬ, 1-3. З прычыны выключна цёплай зімы, у Севастопальскім раёне пасяўная кампанія пачалася на месцах раней звычайнага тэрміну. Пакуль сеецца толькі ячмень.

УДАРНІКІ Ў ЛЕСЕ

—Безадкладна павярнуць апарат Лесбелу да лесазагатоўак.—Мацней ударым па кулацкай агітацыі.—Арганізуем брыгады лесарубаў, удзесецярым тэмпы лесазагатоўак

Дзе адсутнічае арганізаванасць Узварухнідэся, лесбелаўцы!

Хоць у нашай мясцовасці (Макранская і Турка-Гараднёўская дачы, (Мазыршчына) лесараспрацоўкі праводзіцца на малых участках, але надбайнасці ў гэтай справе няма.

Ніякай падрыхтоўкі з боку партыйнай і комсамольскай арганізацыі не было. Вярбоўка рабочай сілы праводзілася наступным парадкам: дзесятнік Лесбелу залджаў у бліжэйшую ад дзялянкі вёску і там набіраў каго папала. У выніку на работу пастаўлены заможнікі і нават індывідуальна-абкладзеныя ў той час, як беднота выкладзеныя ў вёсках аб лесазагатоўках ня ведае.

У Турка-Гараднёўскай дачы сьвежая дзялянка была дадзена сляхам вёскі Евафова, а якіх большасць заможнікі і плошчы падаць ад 40 да 100 рублёў, а працаўнікі іншых вёсак у большасці беднякі—даведаныя на часе аб працы, былі пастаўлены ў недаруб'е. Лесарубы ў арцель не арганізаваны, гэта дрэнна адбываецца на працы. Ніякага дагавору на працу ня існуе. Аптэчкі лесарубам не вы-

даюцца. Культурна рабочыя не абслугоўваюцца. Спецпропартку адміністрацыя разьмеркавала так, што лясным вартаўнікам не засталася, а атрымала «вышэйшае начальства». Вядома, што пры такім становішчы нельга пахваліцца вынікамі працы.

У той-жа Турка-Гараднёўскай дачы лесараспрацоўкі пачаліся на плане за 1 куба-мэтр дроў цвёрдай дэравіны—70 к. і мяккай—60 к. Як толькі лесарубы звалілі лес а пня—кантора Лесбелу знізіла пачу за рэзку дроў на 20 кап. за куба-мэтр. Рабочыя кінулі працаваць. Ужо другі месяц ва ўсёй дзялянцы ляжыць звалены лес, а кантора ніякіх захадаў аб урэгуляваньні гэтага пытаньня ня прымае. У выпадку вліскага сьнегу, лес застанецца пад сьнегам да вясны.

Каму сьлед трэба прыняць тэрміновыя захады да ўрэгуляваньня спрэчнага пытаньня і добра узварухніць непаваротлівых лесбелаўцаў. Царык.

СПАДЗЯЮЦА НА СЬНЕГ

Спыніць вываз гужсілы з лесазагатоўчых раёнаў

25-га студзеня па ўсёй Беларусі пачаўся месячнік па вывазу лесу. На сёнешні дзень трэба сказаць, што гэтая работа праходзіць яшчэ слаба. Весткі з месца гэта падцьвярджаюць.

Па Бабруйскай акрузе на 30 студзеня на лесазагатоўках працавала 5.375 лесарубаў, а па вывазу—4950 коняў. Колькасьць возчыкаў штодзённа павялічваецца, але не ва ўсіх раёнах. Маюцца выпадкі, калі кулацтва аддае сваіх коняў у колгасы, каб пазбавіцца ад гужавіннасці.

Па Мазырской акрузе ў некаторых прадаўнікоў Лесбелу і ва ўсіх арганізацыях, якія павінны былі дапамагчы лесазагатоўкам, існуе надзея на сьнег.

Сельскія камітэты ўзаемадапамогі і большасць колгасаў і савгасаў ня прымаюць дастатковага ўдзелу ў лесазагатоўках. Некаторыя арганізацыі прынялі «удзел» шляхам пераліку і пасьлікі цыркуляраў. Пытаньне аб лесазагатоўках НЕ ПАСТАЎЛЕНА ўдарна. Гэта акалічнасьць была адзначана на нарадзе пры АВК па пытаньню аб лесазагатоўках, дзе прадстаўнік Колгаснаўзаву заявіў: мы нарта заняты сваёй работай—калектывізацыяй.

НАРКАМПРАЦЫ ДАЗВАЛЯЕ...

За апошнія часы ў справе вярбоўкі гужавой сілы наглядаюцца ненармальнасці, якія цалкам залежаць ад органаў Наркампрацы. У той час, калі ўрадам БССР прымаюцца самыя рашучыя меры па выкананьню пляну вывазу лесу, Наркампрацы БССР выдае дазвол на вываз гужсілы за межы БССР. Напрыклад у Багушэўскім раёне (Аршаншчына) не хапае гужсілы для Лесбелу, а прадстаўнік Нар-

кампрацы выдаў дазвол вывезьці лесарубаў і 600 возчыкаў з гэтага раёну. Лесбел апаратставаў гэтыя распараджэньні і асобны ўпаўнаважаны Эмана па лесазагатоўках запрапанаваў Аршанскаму РВК тэрмінова спыніць вываз возчыкаў і забясьпечыць гужсілай лесазагатоўкі.

У справе забясьпечаньня коопэрацыйнай лесарубаў і возчыкаў прадуктамі і прамтаварамі, маецца шэраг ненармальнасцяў.

Да гэтага часу коопэрацыйныя органы на месцах не зразумелі сваёй ролі ў гэтай рабоце.

Белкоопсаюз павінен безадкладна паслаць сваіх работнікаў на лесазагатоўкі для правяркі забясьпечаньня прадуктамі лесарубаў лесазагатоўчых раёнаў.

У шэрагу месцаў наглядаецца недахват шыннага жалеза, з-за чаго няма магчымасьці папраўляць папсаваныя колы. Таксама не хапае падкоўнага жалеза, падкоў і шыноў. Як на недарэчнасьць, якая перашкаджае лесазагатоўкам, трэба ўказаць на тое, што аб'ём, вызначаны для возчыкаў лесу ідзе на стварэньне насенных фондаў.

СКАРЫСТАЕМ ВОПЫТ РАБОЧЫХ БРЫГАД

У шэрагу месцаў Мазыршчыны пры актыўным удзеле рабочых брыгад былі арганізаваны чырвоныя абозы па вывазу лесу. Мясцамі былі праведзены шырокія вытворчыя нарады, дзякуючы чаму работа па вывазу пшла болей інтэнсыўна.

Ненармальным зьявішчам у рабоце рабочых і комсамольскіх брыгад трэба лічыць тое, што яны ня звязаны з тымі арганізацыямі, якія іх пасылаюць, не інфармуюць іх аб праробленай працы.

Лесбелаўскі гастралёр Тупіца

Абцяюць „залатыя горы“ і... нічога

Любанскі райком (Бабруйшчына) абгаварыў пытаньне аб лесазагатоўках пасля чаго мобілізаваў актыўныя і кінуў яго на раён, у дапамогу і чэйкам па мобілізацыі комсамольцаў і стварэньню брыгад па лесараспрацоўцы. У выніку гэтага—арганізаваны брыгады ў ячэйцы Юшэўскай, Бобчынскай і інш.

Бязьдзейнічалі ў стварэньні брыгад ячэйкі Рачэнская, Тальская і Местачковая—ніводнага комсамольца не мобілізавана імі на лесараспрацоўкі. У вогне з боку райкому праца была праведзена, але органы Лесбелу па пасылцы брыгад на лесараспрацоўкі змазалі гэтыя вынікі і сарвалі ўсю працу па мобілізацыі моладзі.

Апарат лесбелу не падрыхтаваўся для выкананьня сваіх абавязкаў.

Напрыклад, калі арганізавалася брыгада лесарубаў з моладзі і камсамольцаў і абяцалі дастаўляць харчы, пілы, сякеры, і інш. Што было на месцы? Брыгада ў лі-



„Ударная праца“

18 чалавек напрацавала 2 дні разышлася, таму што ня было чаго есьці. Калі ўпаўнаважаны брыгады звярнуўся да прадаўніку Лесбелу з запытаньнем:

„Чаму няма харчоў?“ — апошні адказаў: „Я і сам ня меў“. Вынік сам просіцца. Лесбелаўскія галавадны і шкоднікі сваёй надбайнасцю і бязьдзейнасцю сарвалі працу на лесараспрацоўках, дэзаганізавалі брыгаду.

Сарвалі працу па ўтварэньні грамадзкай думкі вакол лесараспрацоўкі і стварэньне новых брыгад. Моладзь і сяляне, прышоўшыя з лесараспрацоўак, не давяраюць больш прадстаўнікам Лесбелу.

Есьць і гастралёры з Лесбелу, на прыклад, нехта Тупіца, які прыехаў у РК ЛКСМБ і наабычаў „залатыя горы“. Казаў будзе і харчы, валёнкі, і пілы, і тачыльшчыны, наогул усё, усё! Такія людзі не дапамагаюць, а перашкаджаюць працы. Належным органам патрабна заяццца гэтым пытаньнем прыцягнуць вінаватых да адказнасці

Касьцюковец

Ермалаеў і Юдзёнкаў.

Мен. АК ЛКСМБ сумесна з Фрунз. і Каотрыч. РК склінае нараду эканомпрацаўнікоў і лясных навалероўтых г. Менону на 5-й і Памішаньні АК, роўная 6-й гадз. Увечары.

Парадак дня: 1. Аб удзеле і выкананьні моладзьдзі промфінплану на 1-шы квартал бегучага году.

Усе эканомпрацаўнікі і АК у абавязковым парадку павінны зьявіцца ў памяшканьне АК.

АК ЛКСМБ.

Пачын клімаўцаў сарвалі бюрократы з Лесбелу

Клімаўская комсамольская арганізацыя вельмі энэргічна ўзялася за лесанарыхтоўкі. З гарадзкой комсамольскай арганізацыі былі створаны ударныя групы, якія накіраваліся ў колгасы для вярбоўкі колгаснікаў на гэту працу. У колгасе „Ільліч“ за адзін дзень было завярбована брыгадай 96 чалавек. Наогул ударнікам было завярбована каля 200 чалавек.

Былі „пастаўлены на ногі“ усе комсамольскія ячэйкі. Комсамольская ячэйка колгасу „Большавік Беларусі“ разаслаа сваіх комсамольцаў па ўсіх вёсках і імі было прыцягнута да лесазагатоўак каля 100 чалавек. Тое-ж было зроблена ў Мілаславіцкай ячэйцы. Аўтухоўская ячэйка завярбавала 60 чалавек і наогул уся раённая арганізацыя ўдарна ўзялася за выкананьне дырэктывы партыі па гэтым пытаньні. Але што-ж далей?

Далей мы сустрэліся са злымным бюрократамі і нячужасцю апарату Лесбелу. Праходзіць тыдзень, другі, праходзіць месяц, а з Лесбелу нікога няма. Праходзіць месяц і больш—ні прадстаўнікоў ні прадаўнікоў няма, і праца Лесбелам не распачата. Нарэшце, дзе-ні-дзе зьявіліся дзесятнікі. У Родню прыехаў нейкі Бісаўка і калі сакратар ячэйкі КСМ тав. Грышчанка сказаў яму:

— „Поўдзям у праўдзены колгасу і заключам умову“—Бісаўка адказаў:

— „Я вам нікуды не пайду, а дайце хурманку“. І так ён цэлы тыдзень валадаўся, а справа стаяла. Такія-ж факты наглядаюцца і ў іншых лясных участках сельскаму. З часам высвятляецца, што частка з гэтых дзесятнікаў, у тым ліку і Бісаўка, зьяўляюцца кулакамі і падкулачнікамі, якія ўцерліся на працу ў Лесбел і фантычна зрываюць лесанарыхтоўкі.

Калі-ж райком КСМ прапанаваў прадаўнікам Лесбелу ўзяць на працу двух комсамольцаў, дык ня прынялі. Такія блышчывы ў працы Лесбелу маюцца дзякуючы таму, што туды пралезлі клясавыя ворагі і ўсімі сіламі дакагаюцца сарваць нашу будаўніцтва.

УЗОРЫ ПРАЦЫ

Ударныя брыгады петрыкаўцаў у лесе

Стагоднія дубы расступіліся адчыніўшы прасьцяг на шырокае сьнежнае мора. Высока паднімаюцца дубы верхавінамі да шэрага неба, як вартаўнікі, як асілікі. Па абшарах гулка разносілася зьвонкае рэха разгоннае працы.

Гэта з напорнасцю і энтузіязмам працуюць ударныя брыгады Петрыкаўскага комсамолу на лесанарыхтоўках. Шырока працавалі комсамольцы: рэзалі магутныя дубы, сівыя бировы, пачалі рэзаньня кавадкі і зносілі іх у кубы.

На лесазагатоўках працавала 40 комсамольцаў, якія разьбіліся на чатыры ударныя брыгады па 10 у кожнай. Першы дзень гарадзкім комсамольцам незнаёмым з гэтай працай паказаўся тыднем. Пілы на вёсцы, навастрэль яны не маглі. Сяляне, у асаблівасьці кулацкія падпавалы, сьмяяліся і замест таго, каб дапамагчы так наводзілі пілы, што апошнімі зусім немагчыма было рэзаць. Убачыўшы гэтую справу комсамольцы ўзяліся самі за наводку піл і на другі дзень праца пашла зусім па інакшаму. Комсамольскія брыгады выкрылі варажю вылазку клясавых шкоднікаў і павілі рашучую барацьбу з апошнімі, вышаўшы пераможцамі ў працы па лесазагатоўках.

Да правядзеньня працы па лесазагатоўках, раёная комсамольская арганізацыя Петрыкаўшчыны правяла растлумачальную працу, мобілізаваўшы вакол гэтага пытаньня ўсю комсамольскую і лепшую частку рабоча-батрацкай моладзі.

Хто быў першым?

Іх два: Турэцкі Хаім, сакратар ячэйкі скурнікаў і Левін, сакратар другой гарадзкой ячэйкі ён-жа старэйшы брыгадзір. Яны былі ўсюды,

яны кіравалі ўсім; яны самі рэзалі самі складалі, самі кіравалі, самі сачылі за ўсёй працай і дапамагалі ўсёй комсамолі праводзіць лесазагатоўкі.

Акрамя лесанарыхтоўак, комсамольцы ў час адпачынку праводзілі для сялянства чыткі газет. Гутаркі аб калектывізацыі вёскі, дапамагалі колгасу „Чырвоны Баец“ праводзіць культурна-выхаваўчую працу сярод сяброў колгасу і віві бязьлітасную барацьбу з варажым кулацкім элеэмантам акалічых вёсак. У час абедзённага перапынку рабілі наведжаньне бюро ячэйкі і асуджалі некаторых комсамольцаў-дэзэртыраў з працоўнага фронту. (Іх 3-4 чал.)

Лятуцы мітынг

Поўдзень. Весткі аб скліканьні лятуцага мітынгу хутка абляцелі ўсё Марынскае вучышчыца. Нахілая шэрая хатка сярод лесу, дзе комсамолі праводзіла сваю працу, вельмі ўсьміхнулася насустрэч комсамольцам і цвіла радасцю дню комсамольскага маладыяка.

На лятуцы мітынг прыехалі прадстаўнікі АК ЛКСМБ і райкому.

— Таварышы! Мы сабраліся на мітынг дзеля таго, каб вырашыць усе становішчы і адмоўныя бакі нашай працы. Недахопы, якія былі ў лесазагатоўках сярод комсамольцаў—зьявішчыны. Дуб, які мы з напорнасцю рэжам—моцны, але наш комсамол яшчэ мацнейшы!—кажа сакратар ячэйкі тав. Левін, стоячы на шырокім дубовым пні.

Выказалася некалькі таварышоў. Дзедавіта. Хутка. Мітынг скончыў. Зноў закіпела праца комсамольцаў энтузіастаў: зашчыпелі пілы, заступалі тапары увачавідкі расьлі кубы. Радасцю закрывічылі грудзі. Буйнай песьняй засьпявалі верхавіны дубоў, усё зьялілася ў творчым запале працы комсамольскіх брыгад ле-

РАЗЬБІЦЬ АБЛОМАЎСКІЯ ТЭМПЫ

Коснасьць, расхлябанасьць, непаваротлівасьць некаторых комсамольскіх арганізацый у падрыхтоўцы да вясновай сяўбы—ёсьць гульня на руку клясамым ворагам

Неадкладна прыступіць да рамонту інвэнтару, ачысткі і абагульненьня насеньня і маёмасьці Падштурхнуць адстаючыя колгасы і савгасы па падрыхтоўцы да вясновай сяўбы Прапісаць усю гэту работу мэтадамі соцспраборніцтва

Тэлеграма НКЗ БССР

Усім Акрза і ўпаўнаважаным пасеўкампаніі

Прапаную ў двухдзённы тэрмін арганізаваць праверку збору попелу ў гарадох па выкананьню пастаноў горсаветаў. Для гэтага звязьцца з грамадзкімі арганізацыямі, скарыстаць у гэтых мэтах піёнэраў, вучняў, комсамольцаў.

Аб выкананьні тэлеграфуйце.

Упаўнаважаны пасеўкампаніі БССР РАЧЫЦКІ.

БАЯВЫ ТЭМП

Грунтоўная задача партыйнай і комсамольскай арганізацыі раёну—свабодна супольнаю калектывізацыяю раёну да пачатку вясеньняга севу.

Комсамол узяў на сябе баявы абавязак—дабіцца ў найхутэйшы тэрмін поўнай калектывізацыі гаспадарак сем'яў комсамольцаў.

Напружана, уварта праца комсамольскай арганізацыі да ўжо вядомых вынікаў, якія яскрава вызначаюцца тым, што тэмп калектывізацыі гаспадарак—дэ ёсьць комсамольцаў, значна апырэдзіў агульны тэмп калектывізацыі раёну.

На 1-ае лютага па раёну абагульненьне праведзена на 55-60 пр., абагульненьне гаспадарак сем'яў

комсамольцаў складае блізка каля 100 проц.

Трэба падкрэсьліць, што сярэд часткі комсамольцаў былі хістаньні і выпадкі адмаўленьня ад уступленьня ў колгас, але пасля таго, як комсамольскія ячэйкі паставілі перад імі пытаньне аб прабываньні ў шэрагах ЛКСМБ, большасьць паддалі зьявы аб уступленьні ў колгасы.

Большасьць жа комсамольцаў першымі ўступілі ў колгасы, увесь час вядзі актыўную растлумачальную працу, практычна ўдзельнічалі ў правядзеньні сходаў па калектывізацыі ў выніку чаго—комсамольцы ахотна выбіраюцца колгаснікамі ў праўдзеньні колгасаў і ў некаторых колгасах старшынства праўдзеньня.

Кулацкія падпявалы з комсамольскімі білетамі

Комсамолец ЧЭРНЫШОЎ сэкратар Мішневіцкага сельсавету, які даў двум кулакам дазвол на прадажу жывёлы і інвэнтару. (зараз ён прыштаваны Сіроцінскім РВК).

Сэкратар Доўжанскай яч. ЛКСМБ ШЧАРБАКОЎ, перад уступленьнем у колгас прадаў сваю карову.

Сэкратар Пагарэліцкай яч. ЛКСМБ КУХАРЭНКА адмовіўся ісьці правадзіць сход па калектывізацыі і праўдзеньні тым, што ў гэты дзень куды ён вызначаны праводзіць сход... вельмі злыя сабакі (!) (Кухарэнка выключан з комсамолу).

Комсамолец САВІНІЧ, працуючы асистэнтам-кантралёра ў м. а.чнай арцелі, на запытаньне бюро яч. "Чаму не карыстаешся аўтарытэтам срод колгаснікаў?". З гонарам адказаў: "Аўтарытэтам не карыстаюся таму, што здарова агітуу за мерапрыемствы сав. улады" (!).

На думцы гэтага "комсамольца" выходзіць, што аўтарытэтам срод колгаснікаў можна карыстацца толькі ў тым выпадку, калі вельмі агітацыю супроць савецкай улады.

Бюро Поушэўскай яч. ЛКСМБ не даўважала клясава-варожыя зьместу ў адказе Савініча і абмежавалася вынясьленьнем яму вымовы. Райком гэтую памылку павінен выправіць.

Вось невялікая выстаўка экспанатаў з комсамольскімі білетамі, якія сваімі учынкамі ганьбяць комсамольскую арганізацыю і працу, іць на карысьць клясамым ворагам.

дае, мусіць недзе анкета згубілася! У райкоме ляжаць больш 20 анкет, якія чакаюць "афармленьня" па 8-10 месяцаў. Амаль 3-я частка комсамольцаў раённай арганізацыі ня мае комсамольскіх білетаў.

Замест кіраўніцтва—вымовы

Партыя і комсамол, улічваючы вялізарнае значэньне надыходзячай вясеньняй пасеўкампаніі, мобілізавалі і кінулі ў раёны лепшыя сілы гарадскога актыву. Але Віцебскі Акружкамол, нарабіўшы шмат шуму ў апарце АК і выпусьціўшы некалькі серый абжнікаў, мала зрабіў для падпярэньня жывого кіраўніцтва вясковымі раёнамі.

З мобілізаваных 20 чалавек комсамольскага актыву у брыгаду АК, ня ўсе паехалі ў раёны. Напрыклад, у Сіроцінскі раён, дзе праводзіцца суцэльная калектывізацыя, прыслан толькі адзін комсамолец ды і той зусім не падрыхтаваны для працы ў вёсцы.

Работнікі апарату, АК і гарадзкіх РК на стальны тэрмін працы ў раёны не паехалі. Бюро АК абмежавалася тым, што прымавала працаўнікоў АК да вясковых раёнаў з тым, каб яны перыядычна "заглядвалі" у раёны. Бязумоўна гэтае гастралёрства не дапаможа практычна вясковым райкомам. Затое Акружкамол шыра ўзнагароджвае вымовамі за недахопы ў працы сэкратароў райкомаў.

Узмацненьне жывого кіраўніцтва і практычнай дапамогі вясковым райкомам—ёсьць неабходная ўмова парываючага вынананьня задач стаячых перад комсамольцамі ў вясеньню пасеўную кампанію.

Н. МІНІН.
БРЫГАДА ЦК ЛКСМБ.

Гарадонскі раён

Вынік налёту на Цэнтрбелколгассаюз і Акрколгассаюз

Падрыхтоўка да вясновай пасеўнай кампаніі ў Цэнтрбелколгассаюзе пачалася ў першых лічбах сьнежня 1929 году. Складзены плян, але ў гэты плян даводзіцца штодзённа ўводзіць усё новыя і новыя зьмены, бо ў сучасны момант шпэркі тэмп індустрыялізацыі апырэджае пляны.

Плянм прадугледжана патрэба зернавых культур у ліку 955 тысяч тон, з якіх ужо на месцы ў колгасы паступіла 85 проц. пляннах заданьняў. Машыназаводы пачынаюць колгасаў выкававаць у наступным: маецца на 246 тысяч рублёў жніварак, плугоў, малатары і інш., з якіх ужо паступіла на месца 40 проц. Але такая абмежаваная колькасьць не адпавядае сучаснаму сацыялістычнаму будаўніцтву колгасаў.

Асыгнавана грошай толькі на два трактары, у той час, як па Менскай акрузе ажно 400 колгасаў. На закупку рагатай жывёлы адпущана 59 тысяч рублёў, на якія ўжо жывёла закуплена.

У напрамку спыньня разбазарваньня жывёлы, праца здавальняючая, у першых лічбах сьнежня закуплена для колгасаў 1000 штук жывёлы на мясцох.

Адным з недахопаў у працы зьяўляецца тое, што адчуваецца аначны недахоп гатунковага насеньня канюшыны і дубіну. Прычына, выклікаючая гэта—слабая падрыхтоўка патрэб-

нага насеньня на мясцох. Дрэнна і тое, што Калгассаюз ня мае сталага вучоту рабочай жывёлы па колгасах. Толькі цяпер па Менскай акрузе распачалася кампанія па абагульненьню насенных фондаў. Абагулены насенны фонд па акрузе выяўляецца ў 1863 тоны, шта складае 26 проц. усяго колгаснага фондаў.

Мерапрыемствы пасеўнога, пляну па ўсіх галінах сацбудаўніцтва даведзены да ўсіх колгасаў. Але бяды ў тым, што Белцэнтрбелколгассаюз не паклапаціўся і ня думае клапаціцца аб тым, як на мясцох праводзіцца гэта дырэктыва.

Кіраўніцтва вядзецца абжнікамі. Жывой сувязі няма. Ніякіх ударнікаў ш гэтых прадстаўнікоў Цэнтрбелколгассаюз не пасылаў і ня думае пасылаць у колгасы.

Організаваўся колгас у Вузьянскім сельсавете, Самахвалявіцкага раёну. Перад маладым колгасам непачаты край працы, ён патрабуе шырокай мобілізацыі ўсіх культурных, партыйных і профсаюзных мас, звярчавецца за дапамогай у кіруючых орган—Белколгассаюз-жа абмяжоўваецца толькі паперкамі. Там-жа наглядзіцца бязьдзейнасьць партыйных, комсамольскіх і профсаюзных арганізацый. Такія адносіны нашых грамадзкіх арганізацый да працы—зусім не падыходзяць.

Сандовіч С.



Зацісьнем "нульня" ў кулак

Спынім разбазарваньне жывёлы

У вёсцы Дукорцы, Сьмілавіцкага было прададзена ажно 50 кароў. Раёну, арганізаваўся колгас імя Савет колгасу даў загад азначнай "ЦВК БССР" у які ўвайшлі ўсе камісіі ўладзі на вучот уся астатняе. Заможныя сьляне пачалі новую жывёлу. Пасля гэтага продаж распрадаваць жывёлу і ў выніку жывёлы спыніўся.

Гуло.

"Халадок" пагражае зрываам

Працу па вясеньняй пасеўнай кампаніі Рагачоўскі раён праводзіць з халадком.

Зьяўляючыся раёнам суцэльнай калектывізацыі, ён павінен да вясновай пасеўнай кампаніі добра падрыхтавацца, аднак раіземчастка аб гэтым і ня думае.

Згодна пляннах размеркаваньняў раёну патрабуецца насеньня аўсу 2885 цэнтэраў, грэчкі 330 цэнт., гароху 41 цэнт., бульбы 3500 цэнт., вікі яравой 872 цэнт., ільну 1339 цэнт. і розных мінеральных угнасьняў 64969 цэнт. А падрыхтавана на сьнявешні дзень: аўсу 1121 цэнт., вікі яравой 40 цэнт., ільну 211 цэнт. З мінеральных угнасьняў яшчэ нічога не нарыхтована, адчыстка семян таксама ідзе вельмі слаба, павінны былі адчысьціць 32240 ц., а адчышчана 2817 цэнт., гэта дае нам магчымасьць сыгналізаваць аб тым, што Рагачоўскі раён суцэльнай калектывізацыі ня забясьпечан па-

сеньнем, мінеральнымі угнасьнямі і адчысткай насеньня.

Профарганізацыі да вясновай пасеўнай кампаніі не падрыхтаваны. Брыгады па рамонту сельска-гаспадарчага інвэнтару не арганізоўваюцца. Попел па прадырмствам і ўстановам ня зьбіраецца.

"Лёгка кавалерыя" зрабіла налёт на прадырмствы і ўстановы, як яны рыхтуюцца да вясновай пасеўнай кампаніі. Кавалерыстам адказалі: Горкамбінат—"арганізоўваць брыгады па рамонту сельска-гаспадарчага інвэнтару ня будзем, бо ўсе рабочыя заняты на працы". Завод Сталіна—"Брыгаду па рамонту інвэнтару арганізоўваць ня будзем, бо мы зьбіралі грошы на трактар, а пагэтану рамантаваць сельска-гаспадарчых машын не патрэбна". Завод Халтурына—"Брыгаду ў вёску пасылаць ня будзем, калі прывяжуць сельска-гаспадарчых машын на завод, тады будзем рамантаваць".

Попел ня зьбіраецца. Комбінат

Рыхтуемца да аграпаходу

Пастановай Рэўсавету БВА абвешчана з 1 па 10 лютага трохдзённы аграпаход. Задача гэтага аграпаходу ня толькі ў агітацыі, а ў праўдзеньня дапамозе сельсаветам, партыйным, комсамольскім ячэйкам і грамадзкім арганізацыям у правядзеньні падрыхтоўкі да вясновай пасеўнай кампаніі, правядзеньню працы па арганізацыі колгасаў і абагульненьню маёмасьці ўжо арганізаваных колгасаў.

АБВШ праводзіць выезд з 6-Ш у 3-4 вёскі Койданаўскага сельсавету. На партыйна-комсамольскіх актыў 27-І быў запрошан старшыня Койданаўскага РВК, які кароткай прававой азнаміў актыў з асаблівасьцямі і ўмовамі раёну і тымі мерапрыемствамі, якія РВК намеріў да правядзеньня вясновай пасеўнай кампаніі і калектывізацыі раёну.

Па ўсіх паўразьдзяленьнях праводзіцца падрыхтоўчая праца. Арганізоўваецца сэкцыя арганізацыі колгасаў. Па правядзеньні іншых мерапрыемстваў вясновага севу будзь створаны кузьначыя, шорная брыгады і іншыя, маючы сувязь з аграпаходам.

У аграпаход ідзе вялізарная маса людзей і яе трэба ўсю скарыстаць па ліні разьмернаваньня штабам кіраўніцтва, а таксама неабходна, каб мясцовыя комсамольскія арганізацыі ўжо зараз прыступілі да падрыхтоўкі мерапрыемстваў, як скарыстаць нашых комсамольцаў.

Койданаўскі РК КСМ, намячай задчы, высвятляй запатрабаваныя—мы дапаможам! Усё залежыць ад нас, ад часу і сіл. Толькі наша і ваша падрыхтоўка будзе спраўдзеным паказальнікам работы.

НАС У КОЛГАС?—ДЫ ШТО ВЫ...

Комсамолкі-бяднячкі Мініна Ганна і Чопік Жэна. Дудзіцкай комсамольскай ячэйкі, Калінінавіцкага раёну праводзяць працы ўхі на працягу...

Калі ячэйка паставіла перад імі пытаньне аб уступленьні ў колгас, дык апошнія адмовіліся казучы: "Мы ў колгас на пойдзем, а лепш здамо комсамольскія білеты".

Такое зьявіцца сьведчыць аб тым, што ў комсамольскай ячэйцы не вядзецца адпаведнай работы, дзякуючы чаму комсамольцы сваёй работай зрываюць мерапрыемствы па калектывізацыі.

Кіліч П.

кожны дзень выйдзе 5-6 пуд. попелу на вуліцу, ня зьбіраў таму, што няма дошак для скрываа. Райсаюз і бальніцы ня зьбіралі попелу, бо ня ведалі аб гэтым. Дом Працы, дзе знаходзіцца ўсе профсаюзны, якія павінны быць прыкладам па збору попелу, яго ня зьбіраюць. Міліцыя і вярстуд яго зьбіраюць попелу і адв'язваюць: "няма часу разглядзець судовы-кримінальных спраў, а тут яшчэ зьбірай попел". Трэба адзначыць, што ні адно прадырмства і ўстанова, за выключэньнем Чырвонай арміі не падрыхтаваны да вясновай пасеўнай кампаніі і збору попелу. Кіраўнікі многіх прадырмстваў і ўстанова чакаюць нейкіх "сьвежых дырэктыв".

Усе пералічаныя моманты сьведчаць аб тым, што неабходна зараджа прыняць тэрміновыя меры для ізжыцця пералічаных недахопаў і зрабіць пералом з боку раіземчасткі і профарганізацыі, для падрыхтоўкі і правядзеньня вясеньняй пасеўнай кампаніі.

Брыгадзір Бэдынэрман.

„Запратаколілі---паставілі пячатку“

Налёт па правядзеньня 3-х месячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры—выявіў з боку культасьветных і профарганізацый поўную адсутнасць работы па правядзеньню трохмесячніку **ФОРМАЛІЗМ І ВАЛАКІТА ЎГРОБІЛІ ЖЫВУЮ СПРАВУ**

ВЫНІКІ НАЛЁТУ „ЛК“ НА КУЛЬТУРНА-АСЬВЕТНЫЯ І ПРОФСАЮЗНЫЯ ЎСТАНОВЫ

Зламаць кансерватызм

Комсамол Беларусі равам з усёй савецкай грамадзкасцю зараз праводзіць трохмесячнік беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры.

З часу аб'яшчэння трохмесячніку прайшло ўжо месяц. Па некаторых установах і арганізацыях ёсць пэўны зрух, але ў большасці грамадзкіх і нават комсомольскіх арганізацый становішча яшчэ неабсалютнае: няма плянаў, не праводзіліся сходы сярод рабочых і, наогул, ня ставілася пытаньне аб трохмесячніку. Гэта ў цэлым сьцьвярджае аб тым, што трохмесячніку пагражае зрыў, што з боку ўсёй працоўнай масы і асабліва комсомольскай арганізацыі патрабен рашучы паварот на ўдарны тэмпы, каб трохмесячнік не праваліўся, а праводзімымі мерапрыемствамі ўсю культурна-масавую работу падняць на вышэйшую ступень, з тым, каб наша культурнае будаўніцтва падцягнуць да тэмпаў сацыялістычнага будаўніцтва.

Налёт, зроблены ЦК ЛКСМБ на культурныя ўстановы гор. Менску і на профсаюзы, па правядзеньні трохмесячніку, выявіў шэраг прарываў на гэтым фронце. Устаноўныя ўключылі сваю энэргію на выкананьне трохмесячніку, а абмежаваныя толькі аб'явілі і формальнымі адліскамі ў падпарадкаваныя арганізацыі, закончылі сваю работу.

Тэатры, клубы, хаты-чытальні яшчэ нічога не зрабілі з тым, каб сапраўды былі відным вынікі іхняй работы, якая-б казалася за тое, што

выкананьне трохмесячніку ідзе добра.

Напісаныя аб'явілі, загады накіраваны на месцы і на гэтым уся работа па трохмесячніку скончана.

Аб ходзе трохмесячніку як НКА, так і саюзы ад сваіх нізавых арганізацый зьвестак ня маюць і самі не даюць штуршка, каб гэту работу правесці з посьпехам. Такое становішча сьцьвярджае, што з боку НКА няма дастатковай увагі правядзеньню трохмесячніку.

Маюцца такія факты, што некаторыя ўстановы ня ведаюць таго, што комсамол Беларусі праводзіць трохмесячнік і адказныя працоўнікі гэтых устаноў не разумеюць сутнасьці трохмесячніка (Белжылсаюз).

У правядзеньні трохмесячніку вялікая роля надаецца школам, тэхнікумам і вышэйшым навучальным установам, але трэба констатаваць, што як студэнцтва, так і настаўніцтва зусім не дапамагаюць ажыццяўленьню гэтых задач.

Пры налёце на ўстановы высветлася, што пытаньне беларусізацыі шчэ ў значнай частцы савецкага апарату атрымоўвае супраціўленьне. Апарат Менскага ЦРК, працоўнікі трамаю, многія працоўнікі саюзу і розных устаноў яшчэ ня ўжываюць у сваёй штодзённай рабоце беларускае мовы.

Зьмяшчаемы сёньня матэрыял аб налёце на ўстановы паказвае, што некаторыя арганізацыі на сёньні дзень нічога не зрабілі па правядзеньню трохмесячніка.

Я. Красуцкі.

Некаторы зрух ёсць

ЦП працасьветы

Плян трохмесячніку беларускай пролетарскай культуры і культуры нацменаўскай аб'яваўся. Працу па выкананьні пляну вядзе культадзел саюзу. Ніякіх наміоў ня існуе. На агульных нізавых сходах пытаньне аб трохмесячніку ня ставілася. У доме працоўнікоў асьветы праведзен влікі дыспут: „ШЛЯХІ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ“.

Пасланы брыгады асьветнікаў у вёскі ў ліку 75 чалавек на 10 дзён.

Намечана для падрыхтоўкі рабочых і батракоў у навучальныя ўстановы 100 чалавек, але на самой справе гэта не праведзена. Праз 10 дзён пачнецца правярна ходу трохмесячніку.

Сход асьветнікаў гор. Менску аб трохмесячніку быў сарваны, бо ня было дастатковай да яго падрыхтоўкі.

БРЫГНЕВІЧ.

Толькі прыгожыя пляны

ЦП комунальнай

Пляны складзены, але правядзеньне іх у жыцьцё нязначнае. ЦП ня ведае, што робіцца ў нізавых арганізацыях па правядзеньню трохмесячніка беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры. З беларусізацыяй справа не на ўсе 100 проц. пастаўлена. З наведвальнікамі прадстаўнікі саюзу гавораць па-расійску.

На сходзе членаў саюзу пытаньня аб правядзеньні трохмесячніку ня ставілася. Людзі збіраюцца ўжо гаварыць а дасягненьнях, а саюз комунальнай яшчэ толькі будзе ставіць пытаньне па правядзеньню трохмесячніку.

Кавалерыст Брэўде.

Чарапашыя тэмпы

ЦП саюзу будаўнікоў, чыгуначнікаў, хэмікаў, саюзу сувязі і мэталістых

Спэцыяльных тэмпаў па правядзеньню трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры ня існуе, ніраўніцтва ідзе механічна праз культадзелы, якія ў парадку сваёй усёй работы склалі адпаведныя пляны, напісалі дыржуляры па нізавых прадпрыемствах і гэтым абмежаваліся. Не адчуваецца адказнасьці за выкананьне трохмесячніку, а часта здарэцца, што людзі не разумеюць сутнасьці гэтых мерапрыемстваў і формальныя адносіны не даюць магчымасьці ажыццяўляць намечаныя задачы.

Сходы на прадпрыемствах па пытаньню трохмесячніку праходзілі з вялікім спаўненьнем і часта іх непарыхтаванасьць не магла прыцягнуць увагу грамадзяноўці да трохмесячніку, а прыляла зрыў.

КАВАЛЕРЫСТЫ.

Абломаўскія тэмпы

ЦП Саюзу Савандальслужачых

Старшыня ЦП Саюзу аб пляне правядзеньня трохмесячніку нічога ня ведае, а таксама і другія працоўнікі аб гэтым „зверы“ ня чулі. Яны сьцьвярджаюць на культадзел, а культадзел на іх, справа-ж ад гэтага не паліпшаецца. Трэба сказаць, што тут яшчэ пануюць абломаўскія тэмпы і патрабен рашучы пералом, каб падпарадкаваць работу саюзу задачам трохмесячніку.

Берасьневіч В.

Нават і аб'явілі згубілі...

Культадзел ЦСПСБ

... 20 хвілін шукалі аб'явілі, які быў пасланы па ўсіх саюзных аб'явілі трохмесячніку. Праведзены зусім нязначныя мерапрыемствы і гэтым абмежаваліся. Зараз не адчуваецца штодзённай работы навакол правядзеньня трохмесячніку.

Як праводзіцца трохмесячнік па нізавых арганізацыях культадзелу—невядома.

Пытаньне аб беларусізацыі ставілася... прымаўся паставы... загады, але яшчэ і цяпер многія ня ўжываюць у штодзённай рабоце беларускае мовы.

Брыгады, якія ад'язджалі ў вёску, ніякіх наказаў па правядзеньню трохмесячніку з боку ЦСПСБ ня мелі.

Лібенцоў.

У Наркамасьветы ні гу-гу

Пры налёце на Народны Камісарыят Асьветы Беларусі высветлена, што НК ня мае агульнага пляну правядзеньня трохмесячніку, ня існуе тройкі і не вядзецца ніякай работы ў гэтай галіне. З боку ўсяго Наркамасьветы ня было дастатковай увагі трохмесячніку і некаторыя працоў-

нікі пэсьмістычна думваюць, што трохмесячнік сарвецца. Яны ўпэўнены ў тым, што пастаўленыя трохмесячнікам задачы будуць невыкананы.

У гутарцы з начальнікам Галоўнага мастацтва выявілася, што вельмі дрэнна праводзіцца трохмесячнік.

Няма працы

Па саюзу гарбароў

Пытаньне аб трохмесячніку на прызываў ЦП саюзу не разглядалася і ня ўтворана нават тройкі, якая-б займалася і давала штуршок у рабоце па правядзеньню трохмесячніка беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры.

Няма канкрэтных плянаў, а таксама і востан з месца, як праходзіць трохмесячнік і што робяць месцы з тым, каб палепшыць становішча усёй культурна-масавай работы сярод сваіх членаў, падпарадкоўваючы яе трохмесячніку. Усё справаводства беларусізавана, але ў штодзённай працы беларускае мовы ня ўжываюць, супрацоўнікі гавораць па-расійску.

Па пытаньням нацыянал-дэмакратызму праведзена адпаведная работа на прадпрыемствах шчотачнай і абутковай фабрыкі, а таксама праведзён інтэрнацыянальным вечар з выстаўнай беларускай літаратуры ў клубе гарбароў.

Аб трохмесячніку насьвечаны газэты зусім нічога ня пісалі.

Па ліквідацыі напісьменнасьці вольна і шмат недахопаў і справ гэта не падпарадкавана трохмесячніку, напрыклад у Менску па саюзе гарбароў налічваецца 147 напісьменных, а з іх абуваецца толькі 81 чалавек.

Адзначаючы ўдзел саюзу ў правядзеньні трохмесячніку трэба сказаць, што з боку праўленьня ня было ў гэтым зацікаўленасьці, а ў некаторых

выпадках з гэтай справай разьлічылі толькі напісаньнем аб'явілі.

ГАНТМАН.

Сядзяць і думваюць

ЦП саюзу папернікаў

Конкрэтных плянаў па правядзеньню трохмесячніку няма. Справа беларусізацыі праводзіцца дрэнна. Не разьбярэжні на якой мове прадстаўнікі саюзу гавораць ці на беларускай ці на расійскай. Загадчык культадзелу ЦП на запытаньні адказваў па-расійску. Для правядзеньня працы на вёсках вылучаны спецыяльныя брыгады, але яны яшчэ амаль не разгарнулі сваёй работы. Маюцца ліквідацыя напісьменнасьці, але досыць дрэнна працуюць.

Камісія пры фабкоме працуе на-авось.

Кавалерыст Раўкоі.

Калі-ж будзе рэволюцыйны тэмп?

Бел. Дз. Выд.

Па правядзеньню трохмесячніку спецыяльнай камісіяй няма. Выдавецтва поўнасьцю яшчэ ня ўзрушылася з тым, каб у пэрыяд трохмесячніку палепшыць якасьць выпушчанага прадукцыі, прасунуць больш пролетарскай беларускай і нацменаўскай літаратуры ў масы працоўных. У рабоце няма яшчэ тых тэмпаў, якія зараз патрэбны БДВ.

Праводзімы юбілей БДВ прайшоў бяз удзелу рабочай масы.

Пытаньне аб трохмесячніку на юбілейным вечары не атаяла.

КАМЕНКОВІЧ.

У нас важныя справы... ня лезь

ЦП саюзу рабземлес

З слоў загадчыка культадзелу ЦП саюзу рабземлес відаць, што пытаньне трохмесячніку беларускай і нацменаўскай пролетарскай культуры саюз займае.

Нам казалі, што ў іх зараз вельмі больш важныя пытаньні, чымся трохмесячнік і толькі гэтым тлумачыць тое, што яшчэ не пачалі зусім работу.

БАРЫСЕНАК.

Адказны рэдактар

Рэдколегія

СЭННЯ, А 7 ГАДЗІНЕ ЎВЕЧАРЫ ў ПАМЯШКАНЬНІ ДОМУ КОМАСЬВЕТЫ ІМЯ КАРЛА МАРКСА АДБУДЗЕЦЦА

ВЕЧАР СПАТКАНЬНЯ РАБОЧАЙ МОЛАДЗІ

з культмастакімі арганізацыямі, прысьвечаны 3-хмесячніку беларускай пролетарскай культуры

ПРОГРАМА ВЕЧАРУ:

1. Даклад тав. Сянкевіча аб шляхах культурнага будаўніцтва БССР.
2. Концэрт з удзелам БДВТ, БДЯТ, АРТ, радыёцэнтру, беларускай і лўрэйскай капэлы.

Уваход па білетах, разолааных па РК.

Мен. АК ЛКСМБ.



Аб'явілі з цэнтру...

Аб трохмесячніку амаль ні слова

Радыё-цэнтр

Сталага пляну па трохмесячніку няма. Быў праведзён адзін вечар, прысьвечаны трохмесячніку.

З падрыхтоўкаю кадраў справа абстаіць слаба. Адміністрацыя радыё-цэнтру ня цікавіцца пытаньнямі трохмесячніку і таму правядзеньне я ў большай меры адбываецца на лэўнаму.

Клубная работа ня зусім добра наладжана.

Політ-гурткі не працуюць, выдалі толькі адзін нумар насценнай газэты, у якім аб трохмесячніку амаль ні слова.

Патрабен надзвычайна вялікі пералом з тым, каб радыё-цэнтр падпарадкаваць правядзеньню трохмесячніку і зьнішчыць тыя недахопы, якія наглядаюцца як у даваемых канцэртах, так і ў іншай праграме радыё-цэнтру. Казлоўская.

ЦП саюзу Мэдсанпрацы

Толькі на гэтых днях...

Пры налёце „Лёгкай Кавалеры“ высветлена, што па лініі саюзу ў правядзеньні трохмесячніку нічога ня зроблена. Сэкратар саюзу адказаў, што на гэтых днях толькі будзе праведзён сход па гэтаму пытаньню.

Наконт беларусізаваньня апарату ў саюзе яшчэ многа ёсць недахопаў.

Закапаўшыся ў аб'явілі і пратаколах, саюз фактычна ўгробіў жывую справу правядзеньня трохмесячніку.